

Міжнародная навукова-практычная канферэнцыя

«Музей і культурная спадчына: гісторыя, сучаснасць, погляд у будучыню»

ІНФАРМАЦЫЙНЫ ЛІСТ

Кафедра этналогіі, музейлогіі і гісторыі мастацтваў Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта арганізуе Міжнародную навукова-практычную канферэнцыю “Музей і культурная спадчына: гісторыя, сучаснасць, погляд у будучыню”, якая адбудзецца 27–28 чэрвеня 2017 года ў г. Мінск, вул. Чырвонаармейская, 6. Канферэнцыя прымеркавана да 25-годдзя адкрыцця спецыяльнасці “музейная справа і ахова гісторыка-культурнай спадчыны” на гістарычным факультэце БДУ.

Мэты канферэнцыі

- вызначэнне ролі музеяў і помнікаахоўнай дзейнасці ў вырашэнні актуальных задач сучаснай культуры;
- абмеркаванне сучасных праблем збірання, захавання, уліку, вывучэння, рэстаўрацыі культурнай спадчыны;
- пошук новых падыходаў да рашэння актуальных задач прэзентацыі і інтэрпрэтацыі культурнай спадчыны ва ўмовах глабалізацыі.

Да ўдзелу ў канферэнцыі запрашаюцца

Навукоўцы і спецыялісты музейных устаноў, а таксама ўстаноў адукацыі, навукі, аспіранты, магістранты, суіскальнікі.

Асноўныя тэмы (праблематыка) канферэнцыі:

- музей як сацыякультурны інстытут у часе і прасторы;
- праблемы тэзаўрацыі рухомай і нерухомай частак матэрыяльнай, а таксама нематэрыяльнай культурнай спадчыны;
- навуковае і мастацкае праектаванне экспазіцыйнай прасторы музея;
- культурна-адукацыйная дзейнасці музея, яе змест і формы;
- інавацыі ў музейнай дзейнасці;
- місія музеяў у інфармацыйную эру;
- інфармацыйна-камунікацыйныя тэхналогіі ў музеі;
- музейны менеджмент і маркетынг.

Рэгламент канферэнцыі

Даклады – да 20 хвілін (пленарнае пасяджэнне), выступленні на секцыях – да 10 хвілін, выступленні і паведамленні ў дыскусіях – да 5 хвілін.

Патрабаванні да афармлення дакладаў:

- назва даклада (паведамлення), Прозвішча, Імя, Імя па-бацьку аўтара (цалкам), назва арганізацыі, горад, краіна;
- аб'ём даклада разам з рэзюмэ, малюнкамі, здымкамі і да т.п. не павінен перавышаць 8 старонак тэкста фармата А4 (не больш за 20 000 знакаў з прабеламі), Times New Roman, 14 кегль, тып файла – rtf Microsoft Word;
- міжрадковы інтэрвал – 1,5; выраўноўванне – па шырыні старонкі, абзацны водступ – 1,25 см; арыентацыя аркуша – кніжная;
- выкарыстаная літаратура афармляецца ў канцы тэкста пад назвай «Спіс выкарыстанай літаратуры» у адпаведнасці з патрабаваннямі ВАК РБ. У тэксце спасылкі абазначаюцца квадратнымі дужкамі з указаннем ў іх парадкавага нумару крыніцы па спісе і праз коску – нумару старонкі (старонак), напрыклад [5, с. 115]. Не дапускаецца ўключаць у спіс літаратуры крыніцы, на якія адсутнічаюць спасылкі ў тэксце артыкула.
- да тэкста даклада могуць быць прыкладзены ілюстрацыі (не больш за пяць), фармат jpg або tiff з разрашэннем не менш за 300 кропак на дюйм. Ілюстрацыі варта дасылаць асобнымі файламі.
- назва даклада (паведамлення), Прозвішча, Імя, Імя па-бацьку аўтара, назва арганізацыі, горад, краіна, рэзюмэ і ключавыя словы павінны быць прадубляваны на англійскай мове.

Тэрмін прадстаўлення заявак з указаннем назвы даклада (паведамлення) і тэзісаў:

Заяўку і тэкст даклада неабходна васлаць па электроннай пошце: bsu.museology@mail.ru не пазней за **1 чэрвеня 2017 г.**

Просім уключыць адрас bsu.museology@mail.ru у адасную кнігу каб пазбегнуць траплення лістоў з дадзенага адраса ў папку спам.

Іншагародніх удзельнікаў канферэнцыі просім абавязкова ўказваць у заяўцы ці маюць яны патрэбу ў гатэлі.

Афіцыйнае асабовае запрашэнне на канферэнцыі высылаецца па запыце.

Рабочыя мовы канферэнцыі: беларуская, руская.

Атрыманне матэрыялаў па электроннай пошце будзе падцверджана Арганізацыйным камітэтам. У выпадку не атрымання ліста ў адказ (з паведамленнем аб прыняцці заяўкі да разгляду) на працягу тыдня, просім прадубліраваць Вашу заяўку яшчэ раз па электроннаму адрасу: bsu.museology@mail.ru

Аргкамітэт канферэнцыі пакідае за сабой права адхіліць заяўкі, якія не адпавядаюць тэматыцы канферэнцыі, а таксама рэдагаваць прысланыя матэрыялы падчас падрыхтоўкі іх да публікацыі. **У зборнік будуць уключаны адабраныя Аргкамітэтам матэрыялы. Публікацыя адабраных матэрыялаў бясплатная.**

Нажаль, Аргкамітэт не мае магчымасці аплаціць удзельнікам канферэнцыі камандзіровачныя расходы. Пажыванне, харчаванне, транспартныя расходы аплачваюцца камандзіруючымі арганізацыямі.

Пасля канчатковага фарміравання праграмы (прыблізна ў сярэдзіне чэрвеня 2017 года) усім удзельнікам канферэнцыі на электронныя адрасы(указаныя ў заяўцы) будзе дасланы электронны варыянт праграмы канферэнцыі.

Заяўка

на ўдзел у Міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі “Музей і культурная спадчына: гісторыя, сучаснасць, погляд у будучыню”

Прозвішча _____

Імя _____

Па-бацьку _____

Месца работы _____

Пасада _____

Вучоная ступень _____

Вучонае званне _____

Назва даклада _____

Праблематыка (указаць напрамак) _____

Выкарыстанне тэхнічных сродкаў (указаць якіх) _____

Кантактны адрас(+індэкс) _____

Кантактны тэлефон(+код) _____

Email _____

Браніраванне гатэля (так, не) _____